

Этнографія і антропологія

Аповеды бабы Аксеніі – крыніца ведаў аб этнаграфії беларусаў-перасяленцаў у Заходнюю Сібірь

В.А. Лабачэўская

(Мінск, Беларусь)

У артыкуле на аснове матэрыялаў, сабраных аўтарам падчас экспедыцыі ў Цюменскую вобласць Расіі, а менавіць аповедаў А.К. Жарыкавай (1915–2013), яка жыла ў вёсцы Баркі Вікулаўскага раёна, раскрыты цікавыя факты і аbstавіны перасялення беларусаў з Быхаўскага павета Магілёўскай губерні ў пачатку XX стагоддзя ў Заходнюю Сібір. Праз памяць інфарманткі, якая ўтрымала разнастайныя падрабязнасці мінулага, гісторыя і этнаграфія беларусаў-перасяленцаў набывае антропалагічнае вымярэнне.

Ключавыя слова: Беларусы ў Сібіры, «самаходы».

Падчас экспедыцыі ў Цюменскую вобласць Расіі па даследаванні гісторыі і культуры беларускіх перасяленцаў мне давялося сустрэцца з унікальнай інфарманткай – Аксеній Кузьмоўнай Жарыкавай, 1915 года нараджэння, якая жыла ў вёсцы Баркі, што ў 7 км ад раённага цэнтра Вікулава. На момант нашай размовы ў 2011 годзе жанчына мела ўжо вельмі паважаны ўзрост, была невідучая і пры гэтым захавала выдатную памяць і ясны разум. Яе аповеды, якія былі намі запісаны, – унікальны па інфарматыўнасці матэрыял аб гісторыі перасялення беларускіх сялян Магілёўскай губерні ў Заходнюю Сібір у пачатку XX стагоддзя ў перыяд сталіцінскай аграрнай рэформы. Тысячы безземельных і малаземельных сялян з беларускіх губерняў у пошуках лепшай долі, пакідалі свае родныя мясціны і адпраўляліся ў далёкую Сібір. На новых месцах жыхарства за беларускімі перасяленцамі замацаваўся экзаэтнонім «самаходы», які сведчыць, што прыйшлі яны ў Сібір сваім ходам ці інакш – «самахадняком». Адрозніваючы сябе ад карэннага рускага насельніцтва, беларускія перасяленцы і самі сталі называць сваіх суродзічаў па паходжанні «самаходамі». У Вікулаўскім і Арамашаўскім раёнах Цюменской вобласці існуюць некалькі «самаходскіх вёсак», дзе нашчадкі першых беларускіх перасяленцаў і сёння атаясамліваюць сябе з далёкай радзімай сваіх

дзядоў і бацькоў – Беларуссю і захоўваюць самабытныя рысы сваёй роднай мовы і культуры.

Аксення Кузьмоўна Жарыкава пайшла з жыцця ў 2013 годзе ўзросце 98 гадоў. У майі архіве засталіся яе прыжыццёвые фотаздымкі і аўдыязапіс яе аповедаў. Сустрэча з гэтай жанчынай шчаслівы і рэдкі шанец для навукоўца, бо з першых вуснаў удалося даведацца пра шмат якія падрабязнасці жыцця сібирскіх беларусаў на Радзіме, аб прычынах іх перасялення, абставінах уладкавання новых месцах, спосабах падтрымання сувязей з месцамі выхаду Асабістая канкрэтная памяць аб сваёй вялікай сям'і спалучалася у бабы Аксені з аб'ёмнай калектыўнай памяццю лёсавырашальнym моманце ў жыцці родных ёй людзей, якія ў сілу жыццёвых і гістарычных абставінаў – беззэмелья і беднасці, былі вымушаны шукаць для сябе і сваіх дзяцей лепшай долі на чужыне.

Незвычайны і пэўнай ступені сімвалічны асабісты лёс гэтай жанчыны. У Захаднюю Сібір, як кажа баба Аксення, яе «в брюхе прывезли». Яе бацька Жарыкаў Кузьма Герасімавіч маці Марфа Прохараўна, 1895 гадоў нараджэння, выехалі ў 1914 годзе з вёскі Слабада Прапойскай воласці Быхаўскага павета і па прыбыцці ў Сібір атрымалі зямлю ў вёсцы Баркі каля Вікулава. У маці на той час было ужо двое дзяцей – сын Макар, 1907 года нараджэння і малодшы за яго Іван, а яшчэ двое яе старэйшых дзяцей памерлі на радзіме да перасялення. У хуткім часе распачалася Першая сусветная вайна і бацьку ў 1914 годзе забралі ў войска. Умовы жыцця новапасяленцаў у Сібіры вельмі яскрава характарызуе аповед нашай інфарманткі аб абставінах яе паяўлення на свет. Яна нарадзілася 18 студзеня 1915 годзе ў плеценай хатцы, якую яе цяжарная маці сама зрабіла ўласнымі рукамі ў лесе з ветак, гліны і моху.

«А тогда что, отца моего на войну, а мама беременна, а хата где? Только лес. Вот мама нарубила колыя, тут же на месте – тут руби всё и делай хату. Нарубила колыя, набила эти колыя, насекла чащи, сплела плятень. Глиной обмазала, дёрну надрала и плятенью то накрыла. Это хату мне такую делали. Это еще я не родилась. Сделала к зиме эту хатёнку, плятнянную, и печечку какую-то она там сделала. И вот-то значит, она к зиме-то сделала эту хатку. В январе пятнадцатого я уже родилась в эту плятнянную хатку. Вот какая у меня была доля. Такое рождение у меня было. А еще все живу».

Калі галава сям'і вярнуўся з вайны, то купіў хату ў вёсцы Асінаўка. Там у 1919 годзе нарадзілася браты-двойняшкі Аляксандар і Васіль, затым у 1921 годзе – брат Ягор і сястра Нюра – ў 1924 годзе. У 1928 годзе сям'я пабудавала новы дом. Калі пачалася калектывізацыя, у іх гаспадарцы было 12 кароў, 6 коней. Памяць бабы Аксенні захавала радавод трох пакаленняў яе сям'і па бацьку і маці, а таксама радаводы аднавяскоўцаў, з якімі яны разам перасяліліся ў Сібір.

«Мае милые, мае дарагие белорусы, я-то в Сибири родилась, и родители-то в Белоруссии ў меня. [...] Наши деды, мои деды, значит, дед Герасим, и дед Прохор, и дед Анане приходили пышком сюда у Сибирь с Белоруссии. Вот за что зовут «самоходы». Самоходом, мои милые, надо было с Белоруссии прийти. Деревня деда Кузьмова – Слобода, а мамина – Смалица. [...] Там же помешочки всё захватили, жрать нечего. Собрались и пошли сюда пышком. Пришли деды мае у Викулову волость, чтобы им нарезали здесь участки, усадьбы. [...] Пышкомшли всю дорогу. Пришли в Викуловскую волость. Ведь тут люди еще жили, когда мы пришли. Оттуда с Белоруссии, с нашей местности. Тут им нарезали, побыли они тут, потом обратно пошли они пешком в Белоруссию».

Усе перасяленцы, якія аселі ў вёсцы Баркі Вікулаўскай воласці, паходзілі з Прапойскай воласці Быхаўскага павета, з суседніх вёсак Смаліца, Слабада, Баўкі, Азёры (цяпер ў Быхаўскім раёне, на самой мяжы з Слаўгарадскім і Чавускім раёнамі Магілёўскай вобласці). Спачатку яны пасылалі ў выведкі старэйшых мужчын, якія выбіралі месца для новага жыжарства. Пасля гэтага ўжо перавозілі сем'і і скарб. Раскарчоўвалі тайгу і будавалі хаты для сваіх вялікіх сямей.

«А там еще приехали с Маленькой Слободки тоже сюда. <А кто приехал с маленькой Слободки?> Игнат – наш сосед, Игнат Лукъянович Колпаков. Игната Лукъяновича еще звали – Колпак. И он тоже приходил с нашими сюда нарезать у волость. [...] У него была большая тоже семья. У него был Борис женатый, Яков женатый и Филимон женатый, это у Колпака. А еще были Федор, Иван, Кристина и Ульяна. Вот семья какая была. <И они все пришли из Белоруссии?> Они пришли с Белоруссии с нашими вместе. Мой отец, их дед Колпак и дед Прохор вместе приехали. Вот усадьбу им тут нарезали. Теперь такая была тайга, там же такой был лес непроходимый, красный лес. Тайга невыносимая.

Мама – это дочка Прохору, Марфа Прохоровна. [...] У мамы уже было двое детей. Двое там в России умерло, а двоих они сюда повезли, старший братик Макар был семи годиков. [...] Макар с 1907 года. А меня в брюхе привезли. И только приехали и война. И сразу Кузьму Герасимовича

(бацьку – заўвага аўт.) на войну забрали. И Прохорова сына Ульяна
войну забрали. А Прохор приехал уже больной, дедушка Прохор мой
там (на радзіме – заўвага аўт.) гонял по Днепру лес, гоняли по Днепру
куда-то, не знаю. И он кинулся в Днепр, простыл и болел. [...] А тозе
маленько тут поболел и помер Прохор».

Аб прычынах перасялення ў Сібір баба Аксення расказала, што
вялікія сем'і не было чым карміць, бо гаспадары мелі малы
надзелы зямлі, а ўся зямля была панская. Дзіцячая памяць нашай
інфармантыкі захавала амаль даслоўныя аповеды аб цяжкім жыцці
Беларусі яе маці, калaryтныя дэталі сужыцця беларусаў з жыдамі
якія вялі гандаль і прымалі ад сялян у якасці платы за прадукты
лазу, кара якой ужывалася як дубільнае рэчыва ў гарбарных
прамысловасці.

«В Белоруссии жили – семья 12 человек. Еще мама начала детей
рожать, а кормить-то нечем. Нечем ведь кормить. Вот у них было дзе
надела, а какой там надел! Две сажени сорняка и 25 киника – это надел.
Вот это наделы, это посей хлеб, и посади картошку, и корми эту семью.
Семья 12 человек. Баба Вася (бабуля па айцу – заўвага аўт.) хлеб выдает
по делёночке только, по делёнке. А Кузьма поехал пахать у поле, а на
жизнь-то нету. А коня то покормить-то нету. Все панское. Там же все
помещики занили. И он поехал у поле, а мама побежит утром с мешком у
болото, чтобы нарвать травы и покормить коня. Вот как жили. Надо
было жить. Помещики так все проглотили.

[...] Уже мама начала детей рожать. Вот теперь что, значит,
первый парнишка маленький помер, и девочка, наверное, уже годов в пять, Лидия, померла. А эти два детёнка. Макар ходит – «есть хочу, есть
хочу». Баба Прохориха побежит, оторвет лозы и понесет жицам. Жид
был Хаэм. А жидовка – Хайка. Я жидов всех знаю. Хаэм – это была одна, Мейель, Сроель, Залем. Принесет баба Прохориха лозы. «Хаимка, дайте
баранков, детёночок есть хочет, а нет чем покормить». [...] Маме то
некогда за лозой бегать. Мама мешок в руки и в болото, надо рвать
травы, чтобы покормить Кузьму в поле, где Кузьма пашет. Туда ему баба
Вася нальет борща и хлеба кусочек. А мама – прибегу, кушать хочу,
живот болит. Молодая женщина, а поесть-то нечего [...]. Так хоть
картошки две хоть какие найду, съем. А на Макара вроде бы желтуха
напала, кормить нечем. Баба Прохориха принесет каралек, а бабы вашей
еще была девка Маўра, годов наверное двенадцать. Маўра каралочки поест,
а Макар ходит и померает. Вот поэтому и поехали, мама говорила: «Не
отстану, поеду с отцом потому, что делать, помрут-то дети голodom,
нечем кормить». Живи, болото панское, травы порви и если поймет
маму с травой, будешь задаром работать у пана. Вот что было.

Вся Беларусь была у помещиков. Ну, так что ты, их там разве мало было. Вот люди работали, если поймает их, то заведет пятидневку, задаром работай. Если поймают маму с травой, то она должна будет пятидневку работать задаром у помещиков. [...] А лоза, это же надо украсить, помещацкая. Пойдет баба Прохориха к болоту, надо лозы нафратить... А это знаешь, лоза, раньше лозу сушили. А то, как вроде бы дуб, шкуры этим самым лозою, дубом дубили. Это назывался «дуб» – лоза эта. А она надерет, этому самому сдаст туда, а он принимает, как дуб. Потом уже помещикам или кому отдают, чтобы оно пошло все ф дела. Это был дуб – лоза эта. Вот надерет лозы, хот баранков даст. Вот чем жили. Видишь, как жили».

Варта прыпніцца на цікавым фрагменце аповедаў бабы Аксенні аб старчестве – адной з формаў жабрацтва на Магілёўшчыне, адкуль былі родам яе бацькі і сваякі. Яна распавяла пра тое, як сляпых дзяцей з сялянскіх сем'яў аддавалі ў дамы для старцаў – «стардомы», дзе іх павучалі спяваць, граць на музычным інструменце – ліры, прасіць міласціну і такім чынам зарабляць сябе на жыццё. Як пісаў этнограф Ч. Пяткевіч, што ад сляпога сям'я была рада пазбавіцца як ад дармаeda, і яны былі самымі няшчаснымі сярод жабракоў – старцаў [1, с. 213].

Аповед тычынца яе цёткі Праскоўі, якая аслепла ў дзяцінстве таму, што яе маці прыходзілася цяжка працаўцаць. Яе аддалі ў «стардом». Магчыма гэта была багадзельня ў Чавусах, пра якую этнограф Е. Раманаў у сваім нарысе аб побыце жабракоў Магілёўскай губерні напісаў, што яна славіцца на ўсё Магілёўскую губерню і давала сваім выхаванцам веды не толькі псальмаў, але і царкоўных службаў – малебнаў, акафістаў, паніхід. Даследчык адзначаў, што жабракі-старцы часцей за ўсё былі сляпыя, якія аслеплі з непасільнай працы, лячэння ў знахараў ці непрывітай воспры.

У доме для старцаў дзячыни Прося сустрэла свайго мужа Фёдара Целебана, які аслеп у 15 гадоў у выніку няправільнага лячэння. З прыходам савецкай улады сям'я жыла ў вёсцы Азяраны Азяранскага сельсавета (Рагачоўскі раён Гомельскай вобласці), а ў 1923 годзе перабралася да сваіх сваякоў у Сібір ў вёску Баркі Вікулаўскага сельсавета.

«Слушай, у мене тетка Прося, маміна сестра, бабы Прохорихина дочь. [...]. Баба Прохориха раньше кирпичи возила в Гуту, а девочка эта была Проська у запазухе. Не на кого оставитъ было. Дед Прохор и баба

кирпичи в Гуту, и девочка в запазухе. И она простудила. И девочка ~~э~~
болела, Прося, а потом ослепла. И они сдали ее у стардом. И где он был,
уже не знаю. И эту девочку сдала баба Прохориха, куды же она её слепую
Сдали в стардом. Теперь она уже и росла в стардоме. Вот они там
учили. И еще, значит, был Захарий Целебан. [...] Знаю, что Целебан
фамилия. Захарий этот ослеп к 15 годам. Он был слепой совсем, ~~совсем~~
слепой. Заболел тифом, болел, — а у него была матуха, — и шла сильно
носа кровь. Кто-то дурной бабке насоветовал: раскати кирпич, и под ноги
чтобы кровь на кирпиче закипалася. И она сделала, а пока это кровь-
закипалася, — а у него то жар, — глаза изсякли. И он ослеп. И он [...] выздоровел из этого тифу. Тогда уже, ему уже 15 год было: «Мама, ~~Ч~~
день, чи ночь? Так ты же, Захарий, возле окна лежишь. Так я мама
вижу ничего. Мне все темно и темно». Он ослеп, совсем ослеп. Теперь
что, этого Захария туда же — в стардом и сдали. А он уже грамотный,
уже ходил в школу. Вот возьмет так 20 копеек, вот так пощупает
скажет моему отцу, кум, вот это 20 копеек, так-то бумажные, эти
номера щупает. [...]

Тетка Прося из дядьком этим у стардоме там поженились, ~~уже~~
взрослые были. Поженились и в этих Озёрах они жили. [...] Тогда ~~уже~~
что, ходили по миру. У него была сделана така лира, они молились Богу.
Он так на лире играл, и они пели, молились. Ходили по миру. [...]

Приехали сюда с России те уже слепые. Приехали сюды вот и ходили.
Богу молились. Хорошо им люди подавали. Пойдут у Покровку. Покровка
такая богатая деревня. [...] У тетки Просковьи двое детей было.
Верочка с 1923 года была и еще родила тут Ваню в Сибири».

Аповеды бабы Аксені змяшчаюць яшчэ шмат вельмі цікавай
інфармацыі. Захаваныя ў яе памяці ўспаміны як павелічальнае шкло
выяўляюць антрапалогію гістарычных фактаў і этнографічных
апісанняў.

Такім чынам, нарратыўны дакумент дазваляе нам зразумець
гісторыю праз чалавека — яе творцы.

СПІС ЛІТАРАТУРЫ

1. Пяткевіч, Ч. Грамадская культура Рэчыцкага Палесся / Ч. Пяткевіч ; пер. з пол. У. Васілевіч і Л. Славей; прадм. Г. Энгелькінг. — Мінск: Беларуская навука, 2015. — 319 с.
2. Романов, Е. Очерк быта нищих Могилевской губернии и их условный язык («любецкий элемент») / Е. Романов // Этнографическое обозрение. — 1890. — № 4. — С. 118—145.